

**2014-ты для нацыянальнага кінамастацтва — юбілейны: дзевяносты. Шчыра скажам, не хаделася б, каб у гэты год усё аблежавалася толькі ўрачыстым пасяджэннем у Дзень беларускага кіно 17 снежня і стандартным узнагароджаннем работнікаў кінагаліны. Так, пагаджуся, момент для айчыннага кінамастацтва зараз не святочны. Прамежкавы. "Беларусьфільм" набывае новае аблічча, а айчынныя кінематографісты пакуль выношваюць планы ператварэння яго ў Нью-Голівуд. І, у адсутнасці сучасных шэдэрўраў, кіназнаўцы звярнуліся да багатай спадчыны нашага кіно.**

Ідэя скласці рэйтынг самых удачных фільмаў — не новая. Спісы касавых стужак публікуюцца ці не з часоў Луіса Маера. А пачынаючы са 100-годдзя кіно ў 1995-м, з'явілася перманентная мада на складанне разнастайных спісаў "лепшых фільмаў усіх часоў і народаў".

Калі некалькі месяцаў таму на пасяджэнні Праўлення Беларускага саюза кінематографістаў вырашалі, якім чынам адзначыць 90-годдзе нашага кіно, кіназнаўца Ала Бабкова і рэдактар Ізоль-

# "Кропка адліку"

**Антон СІДАРЭНКА,**  
кінакрытык

да Кавешашвілі выказалі ініцыятыву стварыць рэйтынгавы спіс беларускіх карцін, пачынаючы з 1925-га. Вызначыць спісы "самых-самых" ігравых, тэлевізійных, дакументальных, анімацыйных і відэастужак, у тым ліку так званых незалежных студый, вырашылі даверыць дваццатці чатыром тэартыкам. Некалькі тыдняў супрацоўнікі аддзела экранных мастацтваў Цэнтра даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры Нацыянальнай акадэміі навук, Інстытута журналістыкі, Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта культуры і мастацтваў, Беларускай дзяржаўнай акадэміі мастацтваў, прадстаўнікі CMI (кіанаалітыкі, кіна- і тэлежурналісты), а таксама адзін дзеючы рэдактар кінастудыі "Беларусьфільм" і двое яго калег "у адстадуць" займаліся ранжырамі.

Ад экспертаў патрабавалася назваць і расставіць такім чынам па 20 назваў у кожнай з катэгорый (у анімацыі — 10 назваў), пасля чаго спісы былі апрацаваны і зведзены ў адзіны. З падрабяз-



ным варыянтам рэйтынгу можна будзе азнаёміцца праз два месяцы ў часопісе "Мастацтва". Пакуль жа скажу, што ніякіх сюрпризу не здарылася. Эксперты былі практична адзінадушныя, іхнія ацэнкі кардынальна не адрозніваліся. Больш за тое: меркаванне спецыялістаў, у прынцыпе, адпавядае даным розных аптынняў і галасаванняў сярод шырокай публікі. Не раскрываючы ўсе карты, адзначу, што сярод лідараў, прадказальна, — фільмы Леаніда Нячаева, Віктара Турава, Міхаила Пташку, Валерыя Рубінчыка. Шэдэрўры Элема Клімава "Ідзі і глядзі" і Валерыя Рыбара-ва "Чужая Бацькаўшчына" радзей згадваюцца шараговымі глядчадамі, затое ў топе ў спецыялістаў. У дваццатцы самых рэйтынгавых ігравых у экспертаў, і гэта таксама паказальна, толькі два фільмы з ліблам Нацыянальнай кінастудыі, што былі створаны за апошнія дваццатць гадоў: "У жніўні 44-га..." Міхаила Пташку і "Ваўкі" Аляксандра Колбышава.

Зрэшты, часавыя рамкі "златой эры" нашага ігравога кіно лёгка было вызначыць з самага пачатку. Самае галоўнае на "Беларусьфільме" адбывалася ў 1960 — 80-я мінулага стагоддзя і звязана з некалькімі дзясяткамі яркіх імёнаў, з якімі студыі відавочна пашанцавала.

Калі з ігравымі ды тэлевізійнымі карцінамі (у разрадзе Беларускага тэлебачання тут дамінуюць цудоўныя спектаклі — серыялы "Людзі на балоце", "Уся каралеўская раць", "Атланты і карыятыды") усё было больш-менш зразумела з самага пачатку, то дакументальны і анімацыйны рэйтынг утрымліваў інтрыгу. Зразумела, у выніку ў ім, натуральна, знайшлося годнае месца і для гістарычнай публіцыстыкі Віктара Дашука ды Святланы Алексіевіч, Аркадзя Рудэрмана, і для пранікненага падыходу Міхаіла Жданоўскага, і для незямной адасобленасці Віктара Аслюка. А ў рэйтынгу анімацыі ганаровыя месцы занялі рукаворонныя шэдэрўры сучаснага пакалення беларускай анімацыі, якая цяпер знаходзіцца ў самым росквіце: карціны Алены і Уладзіміра Пяткевіча, Iгара Волчака, Ірыны Кадзюковай, Міхаіла Тумелі, Аляксандра Ленкіна.

Зразумела, сама ідэя рэйтынгу "лепшых" фільмаў можа і падацца густаўшчынай: тое або іншае занятае карцінай месца часам залежыць ад рашэння і настрою эксперта. Ды як можна парайоўваць нямыя,

чорна-белая стужкі дзвяццятых гадоў мінулага стагоддзя з фільмамі з камп'ютарнымі спецэфектамі 2010-х?.. Памятаеца, маскоўскі часопіс "Искусство кино" ў юбілейнымnum>нумары, прысвечаным 100-годдзю дзясяткай музы, разбіў свой рэйтынг па дзесяцігадзях, зрабіўшы яго такім чынам больш лагічным. Цяперашні ж беларускі рэйтынг не рабіць адрозненнія паміж эпохамі ды ўмовамі, у якіх здымаліся стужкі. Але сваю справу, спадзяйміся, ён усё ж такі зробіць.

Напрыклад, ён паслужыць метадычным матэрыялам для складальнікаў кінапраграм і тых, хто будзе вывучаць гісторыю нашага кіно. А пачаць можна з бліжэйшага Мінскага міжнароднага кінафестывалю "Лістапад", які, несумненна, не зможа абліндуць увагай знамянальную дату.

Урэшце, няхай рэйтинг лепшых беларускіх фільмаў будзе чымсьці накшталт своеасаблівой кропкі адліку, якая вызначыць пачатак беларускага экраннага мастацтва XXI стагоддзя. Тым больш, новае кіно адрозніваецца ад таго, якое здымалі яшчэ 10 — 15 гадоў таму, прыкладна як "Лясная быль" Юрыя Тарыча — ад "Настасці Слуцкай" Юрыя Ялхова. Спадзяйміся, неўзабаве мы знойдзем нагоду не толькі азірнуцца ў слайнае мінулае ды спадзявацца на яскравую будучыню, але і парадуемся ўдалому цяперашняму...